

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ББК 86

Прыйсыці да зямей веры

Премова

Шаноўнае спадарство! Вы трымаецце ў руках кнігу барана-
вінаграднага грэбеня каталіцкага сьвятара айца Яўгена Маліноўска-
га “Парусія: псыхалёгія прысутнасці”. Артыкулы з гэтага
кнігі пачынаюцца драўлянай хавалісці на старонках мясцовай газэты
“Літэратура і мелі вялікі водгук у грамадзтве. Сябры і
рыхлічнікі ўніяцкай парафіі вырашылі сабраць ў адзінае
місія, якая напісанае настаяцелем баранавіцкага прыходу св.
Іосіфа і Мятода Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы, над-
рукаваць сучэльнай кнігай.

У мінулым стагоддзі ўніяцкі сьвятар Леў Гарошка, які ў
гады Другой сусветнай вайны кіраваў у Баранавічах медыч-
най школай, напісаў кнігу “Навука і рэлігія”. Аўтар абвяр-
гаў савецкія тэзісы аб шкоднасці рэлігіі, нясумяшчаль-
насці веры ў Бога і навукі, пераканаўча даказваў, што най-
большыя вучоныя ў аграмаднай большасці былі веруючымі
людзьмі. Традыцыі архімандрита Льва Гарошкі жывуць і
працягваюцца сёньняшнімі ягонымі пасьцежнікамі.

Кніга айца Яўгена Маліноўскага “Парусія: псыхалёгія
присутнасці” — гэта першы вопыт псыхаліягічнага абагуль-
нення рэлігійнай і палітычнай практыкі. Хацеў бы адзна-
чыць, што гэту тэму сучасныя навукоўцы і сьвятары дэлі-
канта абыходзяць, “пераканаўча” спасылаючыся, што сапраў-
дная рэлігія па-за палітыкай. Пэўна яно так і ёсьць у дэмак-
ратычным грамадзтве, але не ў нас. Трэба прызнаць муж-
насць ўніяцкага сьвятара, які ў сваіх разважаньнях пра Бога
і існасць спалучае рэлігію і палітыку, псыхалёгію і мастац-
тва. Праўда, айца Яўгена цікавіць не столькі сама палітыка,
як правая свобода. І калі палітыка перашкаджае свободзе, то
трэба аб гэтам смела казаць. Але на такі крок сёньня здоль-
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае было
прававой дзяржавай, у якой панавала воля і талерантнасць.
Прыгонныя сяляне і стараверы сотнямі тысячаў беглі сюды
з Рәсей ад дэспатызму. Перасъедаваныя на радзіме ардынс-

II.17. Выбары	78
II.18. Палітыка	81
II.19. Жэрабя кінута	85
II.20. Пост	88
II.21. Пасха	91
II.22. Духоўнасць	93
II.23. Хараство	96
II.24. Быць	99
II.25. Тройца	102
II.26. Слава	105
II.27. Храм	108
II.28. Лішак	111
II.29. “Не хочу иметь ребенка...”	116
II.30. Радаснае ганенне	117
II.31. Вавілонская вежа тэлерачайнасці	123
II.32. Час асабістай прысутнасці	127
II.33. Выбранасць	131
II.34. Ад сектантства да единасці	134
 III	
III.1. Успенне	137
III.2. Апекала – чая перспектыва ўзросту	138
III.3. Гэапслагічнае канфесійнасць асобы	142
III.4. Сямейная трэлеза экумены	150
III.5. Інфінітесія маці	153
III.6. Прафесія: айцец	156
III.7. Сямейная парусія: “Сем хлябоў і дзве рыбы”	160
III.8. Вяртанне да сябе	164
III.9. Интрапсих	169
III.10. У сям’і не без нарцыса	172
	176

III.11. Любоў не раздражняецца	180
III.12. Ружанец у псіхічным развіціі	183
III.13. “Лебядзінае паляванне”	188
III.14. Містыка	189
III.15. Алтарна-педагагічныя разважанні	192
III.16. Недагадка: прынцыпы асабістай свабоды	196
 IV	
IV.1. КЛАДАЛЬЧАЯ ПРОПАВЕДЬ	203
IV.2. Психоісторычны сэнс Евангелля	204
IV.3. Час казання	206
IV.4. Вывозленне спаралізаванага	208
IV.5. “Хай будуть усе адно”	210
IV.6. Суд Божы	215
IV.7. Навігацыя	218
IV.8. Экзарцызм, альбо выгнанне дэманаў	221
IV.9. Перамяненне Гасподняе	224
IV.10. Pieta – Шанаванне	226
IV.11. Не судзі	228
IV.12. Багашце ад Бога	230
IV.13. “Камень, адкінуты будаўнікамі”	232
IV.14. Падвышэнне Пачэснага і Жыццядайнага Крыжка	234
IV.15. Казанне на свята Андрэя Першапакліканага	236
IV.16. Шлюбная вячэра	240
IV.17. Старое віно і новая ахвяра	243
POST-PARTOR* – СПАДКАЕМЦА	245
ГЛАСАРЫЙ	249
ЛІТАРАТУРА	251
	253

III.19. “Лебядзінае паліяранне”

Непадалёк ад сяля раскінуліся сажалкі рыбнай гаспадаркі. Летам там знаходзілі свой дом вадаплаўныя птушкі. Сярод іх былі лысухі, чомгі і шмат іншых. Але галоўнай прыгажосцю гэтых мясцін былі лебедзі. Яны прыляталі на знаёмае месца, будавалі гнёзды, выводзілі птушанят, а на зіму адляталі ў вырай.

Аднойчы цудоўным летнім ранкам я з братам пайшоў на речку купацца. На гэты раз мы нечакана пабачылі маленькае лебедзянія, якое адбілася ад чарады. Мы падабралі яго і пакінулі ў сябе наноч, а на наступны дзень выпуслі лебедзянія да ягоных сапраўдных башкоў (яно не мала нас за бацькоў). Пасля гэтага выпадку лебедзі амаль відышчалі нам давяраць. Кожны раз, праходзячы ля сажалак, мы лічывалі прыгажосць і веліччу гэтых птушак.

Але аднойчы жнівеньскім ранкам я прачнушылі ад стрэлаў. Мы падняліся і пабеглі на раку. Калі мы пралягали ля сажалак, то ўбачылі шмат паляўнічых, якія прыехалі сюды з горада і суседніх вёсак, каб пастраліць птушак. Цяжка сабе ўяўіць, чое жахлівае гэта было відовішча: “паляўнічыя” смяяліся з таго, што параненая птушкі спрабавалі ўзляцець, а іх забіваць не толькі з дзеля смачнага абеду, але і дзеля забавы. Яны стралілі ў яго рабочы чакек, чапляю і нават буслоў.

Калі мы вярталіся, пабачылі наступнае карціну: у сажалцы, якая зіхацела ад ранішняга сонца, плавалі мертвія лебедзяніты. Каля іх кружылі іхнія бацькі, якія гарэмна спрабавалі прымусіць сваіх птушанят пльысці за імі.

Тады мы з татам адпушчалі іх “паляўнічых”. Адзін з іх быў міліцыянт з горада. На сашашы ганне, ці не бачылі яны лебедзяніты, яны адказалі, што нічога не відали, і чэдадалі, што паляўнічы ніколі не заб'е лебедзяніста. Гэта сказы прымусілі нас павярнуць дамоў. Але ў гэты момант я пішшу ў трапі “паляўнічы”, які нёс у руках чатырох лебедзяў. У ім меў пашылі бліжэй і упэўніліся ў тым, што яны сапраўды зіхіты. “паляўнічыя” пачалі пераконваць нас, што яны былі здохнены. Гэта жаданне апраўдацца выдала іхнє дачыненне да жывадзеў, у чым тата іх і абвінаваць, паабіцаўшы Божае пакаранне за зіхіненне. Пасля гэтага мы пайшли дадому.

Калі сонца чоў зазяяла на гладзі сажалак, там ужо не было чуваць іншых гукаў, акрамя крыку асірацелых птушак.

Лявон Малінскі 12 год, в. Падгорная Баранавіцкага р-на



РЕПОЗИТОРИЙ